

У партнёрстве з Кітаем

Гімназія Мсціслава і Інстытут міжнароднай адукацыі Аньшанскага педагагічнага ўніверсітэта (КНР) падпісалі пагадненне аб міжнародным супрацоўніцтве, мэтай якога з'яўляюцца развіццё акадэмічных і культурных абменаў паміж дзвюма навучальнымі ўстановамі, навуковае ўзаемадзеянне, сумесныя адукацыйныя праграмы і праекты. Гімназіі як шкале-партнёру прадастаўляюцца гранты на навучанне выпускнікоў у Аньшанскім педагагічным ўніверсітэце, што садзейнічае міжнароднай падрыхтоўцы спецыялістаў і павышэнню ўзроўню іх канкурэнтаздольнасці на рынку працы. Моўную падтрымку і рэкамендацыі для супрацоўніцтва ў гэтым кірунку прадставіў Цэнтр кітайскай мовы і культуры ІПКІП МДУ імя А.А.Куляшова.



Стратэгія міжнароднага супрацоўніцтва ў беларуска-кітайскім кірунку праяўляецца сёння ў многіх сферах дзейнасці нашай дзяржавы. Не стала выключэннем і адукацыя. Дзякуючы міжкультурнаму дыялогу, рэалізуюцца новыя сумесныя праекты і адкрываюцца прафесійныя перспектывы для вучняў, якія ў хуткім часе стануць студэнтамі, а затым і кваліфіка-

ванымі спецыялістамі. Першая і вельмі важная прыступка ў гэтым працэсе — гэта, зразумела, школы.

Цікавасць да вывучэння кітайскай мовы ў гімназіі Мсціслава імкліва расце з году ў год. Усё пачыналася з наведвання майстар-класаў у Цэнтры кітайскай мовы і культуры ІПКІП МДУ імя А.А.Куляшова. Яго кіраўнік Лілія Зайцава і выкладчыкі знаёмілі вучняў з культурнымі і моўнымі аспектамі Кітая. Гэта было настолькі за-



хапляльна, што кітайская мова стала трэцяй замежнай мовай для вывучэння ў гімназіі.

У 2021 годзе 10 гімназістаў таксама паспяхова прайшлі анлайн-курс "Асновы кітайскай мовы", арганізаваны Цэнтрам кітайскай мовы і культуры ІПКІП МДУ імя А.А.Куляшова.

Пасля яго заканчэння яны атрымалі сертыфікаты дзяржаўнага ўзору.

Валоданне пэўным моўным узроўнем дало магчымасць Уладзіміру Шарылаву, Лізавета Раманавай і Мікіту Пратасевічу ўзяць удзел у анлайн-лагеры кітайскай мовы і культуры "Пазнавай Кітай і ўзаемадзейнічай са светам" на базе Аньшанскага педагагічнага ўніверсітэта. Самым актыўным удзельнікам праекта былі ўручаны міжнародныя сертыфікаты і запрашэнне на ведаць Паднябесную.

У новым навучальным годзе па жаданні вучняў будуць сфарміраваны дадатковыя групы па вывучэнні кітайскай мовы ў анлайн-фармаце. Выкладчыкі Цэнтры кітайскай мовы і культуры ІПКІП МДУ імя А.А.Куляшова і Аньшанскага педагагічнага ўніверсітэта правядуць заняткі для юных лінгвістаў. Гэта дасць магчымасць таленавітым вучням удзельнічаць у рэзультатнага міжнародных праектах і конкурсах, адкрываць для сябе новыя гарызонты самарэалізацыі.



**Наталля ПРАТАСЕВІЧ,
настаўніца замежных моў
гімназіі Мсціслава.**